

Разгорнем соцыялістычнае саборніцтва на ўборцы ўраджаю

Рыхтуем дастойную сустрэчу першай сесіі Вярхоўнага Савета БССР

Дзень 26 чэрвеня надойга застанецца ў памяці, як адзін з самых шчаслівых, самых радасных дзёнаў у маім жыцці. У гэты дзень працоўныя Крычаўскай сельскай выбарчай акругі выбралі мяне сваім дэпутатам у соцыялістычны парламент Беларускай рэспублікі. Для кожнага савецкага чалавека не можа быць нічога вышэй, як давер'е народа.

Я працую ў калгасе «Ударнік» бригадзірам паліваўчай бригады. Сёння ж хачу праз газету «Звязда» раскашаць аб рабоце сваёй бригады. 17 ліпеня наш калгас распачаў масавую ўборку багатага ўраджаю. Да пачатку ўборкі збожжа мы поўнасю закончылі сенаўборку на плошчы 301 гектар. У маёй бригадзе працуюць 2 жніяркі. Для таго, каб унікнуць страт пры ўборцы і хутчэй убраць ураджай, работу жніяраў мы перавялі на дзевятыя. Першая змена працуе з 3-х гадзін ночы да 10 гадзін раніцы. Далей пасля перапынку працуюць другая змена. Да жніўня жніяркі прыстасаваны вероўлавіцель.

Не чакаючы, пакуль дажнецца ўчаётка, за жніяркамі ідуць вязыльшчыцы. Яны звязваюць усё згатае збожжа, кладуць яго ў копы. Складам за вязыльшчыцамі пускаем граблі для згра-

бання калоссяў. Кожны чалавек у бригадзе ведае сваё месца работы. На ўборцы разгортваецца соцыялістычнае саборніцтва. Мая бригада саборнічае з 3-й бригадай. Заклучаны дагаворы па сааборніцтву і ўнутры бригады, паміж звынямі.

У ходзе сааборніцтва вырастаюць новыя станаўцы, знятыя людзі калгаснай вёскі. Емельян Пажарскі і Васіль Спёфаненка, працуючы на жніярцы, кожны дзень выконваюць нормы выпрацоўкі на 200 проц. Сістэматычна перавыконваюць дзённыя нормы па вязыці калгасніцы Матруна Партнова, Агрэпіна Коршун, Ганна Гузава.

Разам з уборкай пачынаюць маладзёбу. Прыгатаваны ўжо ўсе малатарні.

Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР калгаснікі рыхтуюць дастойную сустрэчу. Мая бригада ўзяла на сябе абавязальства к 25 ліпеня — дню адкрыцця Сесіі—поўнасю закончыць ўборку азімых і ранніх яравых культур. Гэта абавязальства будзе з гонарам выканана. Адкрыццё Сесіі адначасна новымі вытворчымі перамогамі.

Парфен Андрэвіч ВІРВО, бригадзір першай бригады калгаса «Ударнік», Крычаўскага раёна, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.



У калгасе «Чырвоны сцяг», Брагінскага раёна, шырока разгарнулася сацыялістычнае саборніцтва на хутчэйшай і высокакачэснай ўборцы сена. Калгасніца Наталія Карпенка, калгасніцы Сяргей Вяльбок і В. П. Курьянаў дэбілі істоднага выканання нормы ад 170 да 200 процантаў. НА ЗДЫМКУ: ўборка каласняў у калгасе «Чырвоны сцяг». Фото Іванука (СФ).

УБОРКА ЗАСТАЛА ЗНЯНАЦКУ

БАРЫСАУ. (Ад нашага карэспандэнта). На калгасных палях залатымі азёрамі хвалюцца высокае пшаніца, блізе даспяваюча жыта. У пасабных калгасе жыты першыя снапы багатага сталінскага ўраджаю. Аднак, раён сустракае ўборку не ў поўнай гатоўнасці.

«Пыльная дарога белай істужкай усюца па ўзгорках Чарневіцкага сельсавецка. Восі і калгас імя Р. Люксембург. Пыжа сагнуліся да долу вусцата каласы, поўныя цвёрдага і чыстага зярня. Можна распачаць жніўню. Але... старшыня калгаса тав. Куракевіч, абшчыны палі і свірны, наліг на тэлефон:

— Ало! МТС! МТС? Дырэктар?! Таварыш Жукоўскі, нехалае калёс, хлорнай вапны. Няма запасных частак...

— У старшніні мокрая валасы. Распілены таўнер кашулі.

Яго абступілі жанычмы:

— Таварыш Куракевіч, трэба яслі арганізаваць!

— Што я зраблю? — Куракевіч разгублена разводзіць рукамі.

У калгасе замест 250 гектараў сенажыт скошана толькі 100. Паміж сенажыткам і стагаваннем існуе вялікі разрыў. Па 5-6 дзён скошана сенажыт у пракосах. Толькі ў 9 гадзін раніцы, калі ападае роса, касцы выхадзіць на работу. Сярод іх не разгорнута сацыялістычнае саборніцтва; мала хто з касцоў выконвае нормы выпрацоўкі, у той час як у іншых калгасах Беларусі яна перакрываецца ў два-тры разы.

У калгасе «Пролетарская перамога», Зембінскага сельсавецка, 4 жніяркі, падтрыманы густой жаўцэнай, стаяць пад навагам. У свірных і кладыных сярод рознага хламу знайшлі добрае прыстайніча палугі і іншыя свірныя школьнікі. Не пабудавана зернесушыльня. Няма бригады, якая будзе абслугоўваць камбайн. Старшыня калгаса тав. Кісановіч большасць свайго часу скармлівае на раз'ездзі.

Сярод некаторых кіраўнікоў калгасаў пашуюць антымеханізатарскія настроі. Восі Жыцькоўскі сельсавет. Калгас

імя Сталіна. З 4 конных жатак адрамантавана 1. Часткі астатніх трох паракіданы дзе папала.

— Адрамантуем яшчэ адну жатку і квіт, — гаворыць старшыня калгаса Аламейка. — Многа нам не патрэбна. Каласяныя без страт можна ўбраць толькі рукамі (!)?

У калгасе яшчэ не скошана 70 гектараў сенажыт, паламаны двое конных грабель. У двух свірных поўна смеша.

У калгасе «Зара соцыялізма» (старшыня Тумар) толькі наўвага распачалі сенажытне. Жаткі не адрамантаваны. У кладыных паламаны падлогі, няма засекаў.

Першыя пентнеры адборнага зярня з усіх канцоў па розных дарогах сцякуюцца на сямінныя склады горада Барысава. Але да гэтага не ўсе падрыхтаваліся. У Чапеўскай МТС нехапае многа машыноў. Шэсць грузавых аўтамабіль калгасаў, якія абслугоўвае МТС, стаяць без пмы і пакрышкаў у гаражах. Таюжэ становіцца ў Прымяніскай МТС.

Яшчэ горшае становіцца ў Барысаўскай МТС, дзе дырэктарам працуе тав. Рамензік. На 17 ліпеня з 14 малатарняў МТС было адрамантавана 8. Да іх абслугоўвання не вылучаны бригады. У калгасе зоны дзейнасці Барысаўскай МТС на агульных сколах не распісаныя планы ўборкі. Аператыўнае кіраўніцтва трактарнымі бригадамі старшы аграном Марозаў і ўчастковы аграном Новалворскі падмянілі пасылай цыркуляраў.

— Усюды нам не паспеець, — кажучь яны.

— Ды дзе там... — ахвотна падтрымлівае і тав. Рамензік.

У Барысаве, дзе знаходзіцца шэсць буйнейшых складоў, з-за адсутнасці жалезных баляк зрываецца пабудова зернесушыльня.

Усе прыведзеныя факты — вынік дэбрадзішкі і самазаспакоенасці некаторых кіраўнікоў раёна і сельсаветаў, вынік пранай арганізацыі працы і слабай масавай работы сярод калгаснікаў і рабочых МТС.

АНАТ. ВЯЛЮГІН.

ПАЗЫКА ТРЭЦЬЯЙ ПЯЦІГОДКІ

НІ АДНАГО ПРАЦОўНАГА, НЕ АХОПЛЕНАГА ПАЗЫКАЙ!

Падпіска на новую пазыку з'явілася выдатнай дэманстрацыяй палкага савецкага патрыятызма, бязмежнай любові беларускага народа да сваёй радзімы, да вядлікага Сталіна. З велізарнай радасцю падпісваюцца на пазыку рабочыя, калгаснікі, савецкія інтэлігентны, чырвонаярмейцы, пагранічнікі, хатнія гаспадыні. На 19 ліпеня 1938 года сума рэалізаваных пазыкі па рэспубліцы складала 118 млн. 200 тысяч рублёў, перавысішы мінуслагоднюю найвышэйшую суму падпіскі на 13.900 тыс. руб. Падпіска па асобных абласцях рэспублікі на гэтак чысло дасягла: па Менскай вобласці — 32.654 тыс. руб., Віцебскай — 30.899 тыс. руб., Магілёўскай — 24.925 тыс. руб., Гомельскай — 20.981 тыс. руб. і Палескай — 9.231 тыс. руб.

У значнай частцы раёнаў перавышана мінуслагодняя сума падпіскі сярод калгаснікаў: у Смалевіцкім — на 156 тыс. руб., Лагойскім — на 52 тыс. руб., Талачынскім — на 53 тыс. руб., Кімавіцкім — на 96 тыс. руб., Асіповіцкім — на 50 тыс. руб., Брагінскім — на 60 тыс. руб., Нараўлянскім — на 48 тыс. руб. і т. д. У многіх калгасе калгаснікі поўнасю пакрылі сваю падпіску сваімі грашмамі. Да такіх калгасаў адносяцца: калгас «Інтэрнацыянал», Уздзенскага сельсавета, Уздзенскага раёна, які ўнёс на падпіску 4.100 руб., калгас «Інтэрнацыянал», Ляліцкага сельсавета, Асіповіцкага раёна, — 2.405 рублёў, калгас імя Тэльмана, Малейкаўскага сельсавета, Брагінскага раёна, — 4 тыс. руб. і інш.

Разам з тым ёсць раёны, дзе партыйныя, савецкія і фінансавыя арганізацыі недаапанілі палітычнае значэнне паспяховага правядзення пазыковай кампаніі, самазаспакоіліся на дасягненні першых дзён і ўсю работу па размяшчэнню пазыкі пусцілі на самажэц.

Характэрна ў гэтых адносінах Гомельская вобласць. Тут у раёне раёнаў сума падпіскі нават ніжэй мінуслагодняй. У Рагачоўскім раёне ў мінуслагодне годзе калгаснікі і асобнікі падпісаліся на 106 тыс. руб., у гэтым годзе пакуль толькі на 156 тыс. руб. У Жлобінскім — мінуслагодняя падпіска складала 148 тыс. руб., а на Пазыку трэцяй пяцігодкі падпіска пакуль дасягнула 99 тыс. руб.

У Клічаўскім раёне, Магілёўскай вобласці, ахоплены падпіскай усёго толькі 23 проц. сельскага насельніцтва. Але і гэтага аказалася дастатковым, каб партыйны і савецкія арганізацыі раёна самазаспакоіліся і спынілі работу. Унаўнаважаны РК КП(б) і райвыканкома, пасланыя ў дапамогу сельсаветам, на другі дзень вярнуліся ў раённы цэнтр.

У Баўрыскім раёне падпіска ахоплена толькі 32,4 проц. калгаснікаў, у Магілёўскім — 36,9 проц., у Быхаўскім — 35,8 проц.

Гэта ганебнае адставанне можна растлумачыць толькі адсутнасцю масава-растлумачальнай і арганізацыйнай работы. Партыйны і савецкія актыў у гэтых раёнах дрэнна дапамагаюць растлумачваць калгаснікам значэнне пазыкі.

У Менскай вобласці з 21 раёнаў у 8 раёнах ахоп падпіскай калгаснікаў яшчэ не дасяг 50 проц. Тут кіраўнікі раёнаў не заўважаюць, што пачаў пераламны сельсаветам і калгасамі ёсць яшчэ і адстаючы, якім патрэбна дапамога ў правядзенні растлумачальнай работы. У Барысаўскім раёне процант ахопу насельніцтва падпіскай склаўся 37,2 проц., у Рудзінскім — 36,1, у Слуцкім — 39,1 і інш.

Надзвычай дрэнна арганізавана работа на месцах і асабліва на сямлі за замаўнаваным падпіскі першымі ўзасіла. Па Віцебскай вобласці на 13 ліпеня г. г. паступіла ўносаў ад калгаснікаў усёго толькі 56 тыс. руб.

Фінагент Слабодаўскага сельсавета, Заслаўскага раёна, Касач адмовіўся прыняць ўносы на пазыку ад калгаснікаў калгаса імя Фрунзе і «Новы шлях». Загалчкі райфа тав. Жуфераў рэалізаваны пазыкі лічыць другараднай справай.

Усе недахопы ў агітацыйнай і арганізацыйнай рабоце па размяшчэнню пазыкі трэба неадкладна выправіць. Самалёку, самазаспакоенасці і дэбрадзішкі не павіна быць месца. Партыйным, савецкім і фінансавым арганізацыям трэба неадкладна арганізаваць масава-растлумачальную работу на сямлі, дабіцца таго, каб не засталася ні аднаго працоўнага, не ахопленнага падпіскай на Пазыку трэцяй пяцігодкі.

Н. А. КАСЦЮКОВІЧ, М. В. ЧЫШЭВІЧ.

У ДВА РАЗЫ ПАВЯЛІЧЫМ КАШТОўНАСЦЬ ПРАЦАДНЯ

ВЕТКА, 20 ліпеня. (БЕЛТА). Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Ганчароў Сямён Андрэвіч актыўна рыхтуецца да першай Сесіі Беларускага парламента. Асабліва ўвагу ён звяртае на тое, каб калгас «Чырвоная моладзь», старшнін якога ён з'яўляецца, трымаў паршчынаў у правядзенні ўсіх сельскагаспадарчых работ.

Гэты калгас першым у раёне закончыў сенаўборку і сенаклад дзевянае. 17 ліпеня распачаў ўборку зярнава. — На першую Сесію Вярхоўнага Савета БССР я паеду закончыць ўборку азімых і перабленне ільну, — гаворыць тав. Ганчароў. — Да гэтага дня нашы калгаснікі абавязаліся разлучыцца з дзяржавы па абавязковых пастаўках збожжа. Адначасова з ўборкай мы арганізоўваем сушку і маладзёбу в тым, каб у першую чаргу даць дзяр-

жаве збожжа самай лепшай якасці. Тав. Ганчароў разгарнуў сярод калгаснікаў шырокую масава-палітычную работу. Ён абмеркаваў з імі пастанову СНК СССР аб ўборцы ўраджаю і пісьмо калгаснікаў Шчэрбынаўскага раёна Красналарскага края. У бригадах арганізавана сістэматычная чытка газет.

Усе калгаснікі сельсаветаў «Чырвоная моладзь» падпісаліся на пазыку трэцяй пяцігодкі. У лік падпіскі ўнесена 1.400 рублёў. Тав. Ганчароў узяў на сябе абавязальства да 25 ліпеня — дня адкрыцця першай Сесіі — забяспечыць поўны разлік калгаснікаў на падпіску на пазыку.

Па палітрэніх разліках каштоўнасць працідня калгаснікаў у гэтым годзе будзе ў два разы вышэй мінуслагодняй.

КАМБАЙНЕРАМ ПАТРЭБНА ПРАКТЫЧНАЯ ДАПАМОГА

МАЗЫР. На калгасных палях Палескай вобласці ў гэтым годзе павіна працаваць 43 падрыхтаваных і 27 паўрыхтаваных камбайнаў. Уборка на Палесці ў рагавары, а камбайны скарыстоўваюцца зусім недастаткова.

У калгасе імя Варашылава, Мазырскага раёна, камбайн Коізінаў МТС тры дні стаяць без работы. У Даманавіцкім раёне з 7 камбайнаў 3 не выконваюць нормы і працуюць надобрыя якасця. У калгасе «Авангард», Даманавіцкага сельсавета, 18 ліпеня людзі, якія прымаваны на працу пры камбайне, скарыстоўваліся на сенажыт, а камбайн 6 гадзін стаяў. Ужо некалькі дзён у сельсаветах «Новы Халоднікі» камбайн «прыстывае» да працы, няк не могуць устанавіць бесперабойнай яго работы.

Многія камбайнеры не выконваюць нормы выпрацоўкі таму, што няма належнай дапамогі з боку МТС. У калгасе «Прагрэс», Нараўлянскага раёна, камбайнерам працуе тав. Марочка. Ён працуе ўпершыню, не мае вопыту, камбайн часта прастойвае, ніяк не

удаецца наладзіць нармальную работу машыны. Тэхнік МТС Раманцаў за 5 дзён толькі раз быў на полі. Ніякай дапамогі камбайнерам не аказваюць. Яны нават пазбавлены тэхнаў, каб натачыць нажы, адеўцічак запчастыя часткі.

Ужо ў першыя дні ўборкі выявіліся антымеханізатарскія настроі. У калгасе імя Леніна, Мазырскага раёна (старшыня калгаса кандыдат партыі Ганчар), участка, адвезены пад камбайнавую ўборку, жэат уручваю. Але гэты антымеханізатарскія настроі пакуль яшчэ не атрымалі адпору з боку Коізінаў МТС.

Незвычайнаюча работа камбайнаў — вынік дрэннай работы зямельных органаў вобласці. У абласным зямельным аддзеле — загалчкі Лельянеў — не ведаюць, колькі камбайнаў вышлі ў поле працаваць і як яны працуюць. Пакуль-што абстаў кіруе кабінетна. Не скупіцца на шчыраўны, загалчкі, тэлефонныя званкі. А справа зусім не ў іх, а ў канкрэтнай дапамозе камбайнерам. С. БАЧУРА.

Л Ё Н

Прайшоў год, як знатная ільнявода сельсаветаў «Новыя жытці» Карнея Андрэвіча Раманцаўскага «саваталі» адказным па ільну ў суселні калгас «Кастрычнік». З года ў год калгас не выконваў перад дзяржавой кантрактна-пашыных дагавораў па адчыці ільняпрадукцыі.

— Ты ў нас, дзед Карней, акадэмікам па ільну лічыцца, — гаворылі яму. — Зямля ў «Кастрычніку» такая-ж, як і ў «Новым жытці». Дакажы людзям, што яны не ўмеюць лён вырошчваць на ёй.

Стары не адраду даў згоду. Дзён праз некалькі, азідаўшыся з калгасам і парадзіўшыся са сваёй старой, ён рашыў усё-ж такі пайсці дапамагчы сваім суселлям. Ідучы на такую важную справу, дзед Карней паабяцаў сваім калгаснікам даказаць, што справа не ў зямлі, а ў людзях.

З таго часу з дня ў дзень, як толькі зоймешца на зозлак, крыху агорбелую постаць дзеда можна бачыць на палях калгаса «Кастрычнік». То ён разам з калгасніцамі робіць падкормку пасеваў, то нізка схіліўшыся, прыгладзецца, ці не з'явіліся блошы. У такім выпадку дзед бярэ лубку, насыпае ў не прасяяны попель, і раніцай, калі ішчэ не апала роса, ссочыць па ільняных палях, абсыпаючы пасевы попелью.

— Покуль тую хімію прывазюць, дык блошак і папалком паганяюць... — разважае ён з сабой.

Так яно і бывае. Колькі-б раз агрэжымы не прыляжалі дзедаў лён аглядаць, ніколі не знаходзілі ні ам владычнаска шкодніца ільняных усходаў.

А то, бывае, заўважаюць дзед камляжы, ці дзержунок вялікі, з палі ільнянікі не могуць прабіцца на свет. Уздыдзе на поле і аспірожна прыбрэ іх, каб кожная ільнянічка свабодна расці магта. Так і хоцьдзед дзед калі ільну, як чараўнік той. То каменчык скіне, то гравіку вырве. А калі хто пачне насміхацца над ім, дзед рэзка адказа:

— Лён трэба даглядаць, як добрая маці даглядае сваё дзіцё. Талы ён будзе і чыстым і валакіністым.

У такіх штодзённых клопатах, у пастойлівым прыняванні калгаснікам любі да ільну, ва ўзбаччэнні іх аграрэцкіх недамі, прайшоў 1937 год. І гэты год стаў пераможным для калгаса. Дзед стрымаў сваё слова. Калгас «Кастрычнік» упершыню не толькі выканаў, а і перавыканаў план злачы ільняпрадукцыі дзяржаве. Восем тысяч рублёў вышлі атрымава адной толькі прэміі-надабыў за перавыкананне плана.

Вясну гэтага года калгас «Кастрычнік» сустрэў значна больш падрыхтаваным. Лепшыя палітрэнікі былі падараны пад лён. Змагацца за лён на поле дзед вышаў не адзін. У калгасе выраслі станаўцы ільняводства. 4 званы высокага ўраджаю ўзвучалі дзядыны вучні — Аўдоцца Красакова, Сібіла Раўмава, Алена Ваўцэнкі і Гаўрыла Жыжкі.

— Залішне балбатаць не будзем, — перад пасевам заявіў Карней Андрэвіч. — З рэкордных участкаў павіны дабіцца 12 цэнтнераў, а з астатніх 85 гектараў па 6 цэнтнераў валакна з кожнага — вось наша задача. Інакш не паласці нам на выстаўку.

Выдатна правілі сябу, а потым разгарнулася сацыялістычнае саборніцтва за дзельныя прызысы апрацоўкі ільну — прапалка, падкормка. Вельмі хутка ішоў у рост роўня, густы лён. Радаваўся дзед Карней, радаваліся калгаснікі, што іх ударная праца абядае вялікія планы. Радаваліся яны таму, што нарэшце, яны навучыліся заваўваць такія высокае ўраджай ільну, аб якіх раней і марчыць не маглі.

Адночыт, надзячоркам, калі кузаварага ільну дзеда Карнея спынілася аўтамашына. З машыны вышлі сярэдніх год мужычкі. Ён накіраваўся да Карнея Андрэвіча. Прывітаўшыся, стаў распываць пра жыццё-быццё калгаса і асабліва пра лён. З гутаркі дзед даведаўся, што гэта новы старшыня райвыканкома.

Пра некаторы час дзед заспрылі ў райвыканком. Старшыня ўсадыў яго на крэсла і з шафры выцягнуў новенькі патэфон. Па твару дзеда расплылася ўсмішка.

— Значыць за тое, што лён добра распе ў нас? Выходзіць, аданілі нашу работу... — Вядома... Але, атрымліваючы гэты патэфон, вы, Карней Андрэвіч, павіны яшчэ лепш працаваць, абавязкова заявляць права ўстадоў ва ўсеагульнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Патэфон быў аднесен да знаёмых. Вечарам, як звычайна, дзед Карней з'явіўся ў калгас «Новыя жытці». Зайшоў да старшнін калгаса.

— Заўтра раніцай запражы каля — паедзем за прэміяй.

Пад вечар у хату Карнея Андрэвіча сабраліся кам'яснікі. Патэфон важна стаяў на стала, які быў заслап беласнежным абрусам. Многія, абступішы дзеда, настойліва прасілі хут-

чай зайграць.

— Не спяняцца, — казаў ім дзед. — Паіграць мы яшчэ паспеём. Перш чым іграць, трэба растлумачыць вам, што гэта за патэфон і за што ён атрымаў.

І дзед прачытаў сабраўшымся палужыцкім па агратэхніцы ільну, расказаў, як ён у мінуслагодне годзе, дзеньні слова калгаснікам вышпачыў сваіх суседзяў з прырву, стрымаў яго. Потым была першая сыгранна пласцінка пра лён.

Такожма, сабраўшы калгасніцы сельсаветаў «Кастрычнік», ён і ім растлумачыў, што гэта за патэфон і за што ён атрымаў. Ён іх алуцвалася заапаўства. Ён, як майстар сваёй справы, тлумачыў сабраўшымся, што значыць для нашай савецкай дзяржавы мець многа высокакачэснага ільня.

Потым патэфон быў перавезен і на выбарчы ўчастак № 5 Чаўскага гарадскога выбарчай акругі, дзе дзед Карней з'яўляўся давернай асобай. Агтуячы за пераахара дэпутата Вярхоўнага Савета БССР — знатнаго калгасніка, вучаніцу дзеда Карнея — Ульяну Іванаву Махаманкаву, ён агітаваў і за лён.

За калгаснымі сядзібамі, на роўнай дзядзі зямлі раскінулася цёмна-зялёныя пасевы ільну калгаса «Кастрычнік». Некалькі дзён таму назал, уся гэта 30-гектарная плошча прадстаўляла сабой блакітнае мора. Лён пвіў. Зараз месцамі лён пачынае жаўцець. Прайдзе яшчэ 1-2 дні і яна поведзе ільняперабілка, выйдучы жанычмы. Закіпіць дружная работа, по дзед пакрыцца бабкамі рослага валакніста ільня.

Для машынага пераблення ільну яшчэ з самай вясны падрыхтавана 30-гектарная плошча — зраўняны ба-

ровы, знесена каренне і каменні.

Дзімі дзед Карней прыхаў з гэсцей — ад сына Аляксея, які пад Ленінградкам працуе дырэктарам саўгаса.

Да сына дзед з сабой вазіў і патэфон. — У вагонце мяне акружылі пасажыры і ўсе распыталі — за што я патэфон атрымаў. — Ідучы па дарозе расказаваў Карней Андрэвіч. — А потым пра дзіней маіх пікавіліся. Усе, кажу, за годы савецкай улады вялікімі людзьмі сталі. Старэйшаму маіму сыну Дзюм'яну, які камандзірам ашпалеўла, не вельмі даўно трэцюю ашпалу прыбавілі і залатой медаллю Унагародзіні.

Звярнуўшы з дарогі, Карней Андрэвіч увахоўзіць у лён. А дзядзюжы ў гэціх, ён паставіў тут 80-сантыметравую лінейку. За гэтыя дні лён вырас і схаваў сабой лінейку. Адукаўшы лінейку, дзед пачынае расказаваць, якой неспрыяльнай для росту ільня была гэта вясна. Паказвае, на якіх участках рабілася падкормка аміячнай сільтрай і гноевай жывай, каб выраўняць лён. У наступным годзе адкажыць

ПАСЛАННЕ РАМЭН РАЛАНА ІСПАНСКАМУ НАРОДУ

ПАРЫЖ, 20 ліпеня. (БЕЛТА). Па выпадку другой гадавіны геранічнай барацьбы іспанскага народа супроць фашысцкай інтэрвенцыі Рамэн Ралаан адправіў іспанскаму народу пасланне, у якім гаворыцца:

«Я шлю выражэнне майг гарачай павагі і любові рэспубліканскай Іспаніі па выпадку другой гадавіны яе геранічнай барацьбы. Іспанія, столькі стагоддзяў цэпаюшаяся ў латаргіі мінулага, мае цяпер, пры сваім прабуджанні гонар эмацыйна і авангарды новага чалавечтва супроць кааліцыі сіл мінулага.

Зароджаная ўрадам некаторых дзяржаў, Іспанія лорага і свяшчэнна народам Еўропы і ўсяго свету, які гарача жаданнем прыпісвае ёй на дапамогу і пакутуючы, калі гэтай дапамоге перашкаджаюць. Народы вельмі добра ведаюць, што тыя-ж самыя ворагі, якія

раздзіраюць Іспанію, гатовы кінуцца і на іх. Ні адзін чалавек не адлучае больш ніякіх ілюзій адносна барацьбы, якая адгэтуль пачалася ў свеце паміж фашызмам і дэмакратыяй.

Я абсалютна ўпэўнен, што канечная перамога будзе належаць дэмакратыі, бо дэмакратыя мае на сваім баку розум, справядлівасць, законы чалавечай эвалюцыі і велізарны масы народаў, якія арганізуюцца.

Я абсалютна ўпэўнен, што ніколі і ні ў якім выпадку замежныя арміі Італіі і Германіі не здоліюць абсадвацца на іспанскай зямлі. Нават у выпадку часовага паражэння рэспубліканцаў гэтыя арміі былі-б выгнаныя з Іспаніі аднадушшам іспанцаў, у тым ліку іспанцаў, якія па забуджэнню знаходзяцца ў лагерах Франка. Што-б ні здарылася, фашысты страцяць іграў.



Комсомольцы ст. Віцебск на баявым рытуале да XX гадавіны Ленінскага камсомала. У агляду галавіны разгортваюцца савецкія сцяг і партрэт партыі. На пераплане: аглядныя рабочыя, электраварочныя, кваліфікаваныя рабочыя, якія ілюструюць выкарыстанне электрычнага і электраварочнага апарату. У пераплане: аглядныя рабочыя, якія ілюструюць выкарыстанне электрычнага і электраварочнага апарату. У пераплане: аглядныя рабочыя, якія ілюструюць выкарыстанне электрычнага і электраварочнага апарату.

АДПАЧЫНАК ПРАЦОЎНЫХ

16 ліпеня ў чарговым двухдзённым адпачынак пайшоў рабочыя менскай кваліфікацыйнай фабрыкі «Комунарка». 320 чалавек паслаў у дачыненні 12 чалавек атрымалі пуніты на курорты Крыма і Каўказа. Сярод іх — лепшы стаханавец фабрыкі — зменны майстар-рационалізатар Фрэнкман, аўдэітчык Жэбрык, рабочы Трушэвіч і іншыя. Закуплены тры пуніты на экскурсіі па Чорнаморскаму пабярэжжю.

На адпачынак рабочыя адлучаны каля 75 тысяч рублёў.

Асабліва ўвага звернута на адпачынак дзяцей рабочых. 100 дзяцей двух фабрычных дзіцячых садоў выехалі на ўсё дачнае на дачу ў Мадзінаўку. 160 работ адпачываюць у піонерскіх лагерах фабрыкі ў Гарадзішчы. У Ратамыні знаходзяцца дзіцячыя яслі на 50 дзяцей.

На адпачынак рабочыя саюза кваліфікацыйнай фабрыкі БССР выдаткоўваецца 350 тысяч рублёў, 828 рабочыя, служачыя і ІТР фабрыкі «Комунарка», Чырвоны харчавік, камбінат «Спартак» і іншыя прадпрыемстваў БССР пабывалі ўжо ў дачах адпачынку. 105 чалавек атрымалі пуніты на курорты Саюза. Закуплены 11 экскурсійных пуніцаў. У піонерскіх лагерах адпачываюць больш 600 дзяцей рабочых кваліфікацыйнай фабрыкі БССР.

Кірава і імя Катановіча віталі калектыў узбекскага ансамбля і ў іх асабе узбекскі народ.

Тав. Тактасын Джалілаў — мастак кіраўнік ансамбля ад імя калектыва артыстаў адпачываюць працоўных Гомеля за аказаны пуніты прыём.

Прыём, аказаны нам, — гаворыць Джалілаў, — аўдэітчык верным доказам дружбы савецкага народа. Пад бурныя апладысмэнты ўдзельнікі сустрэчы паслаў прыватнае тэлеграму таварышу Сталіну.

У заключэнне вечара імя мастацкай самалейніцы клуба імя Леніна і калектыва узбекскага ансамбля быў дадзены вялікі канцэрт.

Заграв узбекскі ансамбль выязджае на гастролі ў Віцебск.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА.

Згодна паведамлення іспанскага міністэрства абароны ад 19 ліпеня, на фронце Леванта на ўсіх сектарах працягвалася напружаная барацьба. Рэспубліканцы стойка адбіваюць усе атакі войск замежных інтэрвэнцый, у тым ліку прымяняючых авіяцыю і танкі, асабліва ў раёне Баркаса.

Як адзначае агенства Эспань, атакі мянцёнікаў і інтэрвэнцый, прапярняўшы імя пасля працяжнай артылерыйскай падрыхтоўкі ўздоўж дарогі Тэруэль—Сагунто ў раёне Баркаса, папарылі поўную нядачу. Фашысты сустралі стойкае супрацьўпярэнне рэспубліканскай авіяцыі і не змоглі прасунуцца тут за межы сваіх выхадных пазіцый.

Атакі Італьянскіх войск у раёне Артаня (на захад ад Нудес) былі поўнашпа адбіты рэспубліканскімі войскамі.

У часе паветранага бою, які адбыўся на фронце Леванта, рэспубліканскія лётчыкі збілі 12 Італьянскіх самалётаў «Фіат» і Германскі самалёт «Мессершмітц». Рэспубліканская авіяцыя страціла 3 энцічальнікі. Захвачаны ў палон ранены лётчык аднаго са збітых фашысцкіх самалётаў аказаўся афіцэрам Італьянскай арміі.

У ноч на 19 ліпеня невялікія эскадрыллы фашысцкай авіяцыі пад кіраўніцтвам цемры двойчы рабілі налёты на Барселону і яе прыгарады. Большасць бомб упала ў мора або на пустыры. Аднак частка бомб разарвалася ў паўночна-ўсходніх прыгарадах Барселоны — у Вадалоне, Мангат і Бесос, а таксама ў рабочым квартале, прылягаючым да мора. Некалкі дамоў разбураны. Вось афіцэр сярод грамадзянскага насельніцтва. У самой Барселоне выбухам бомбы пашкодзаны сабор, які прапярэўвае сабой вялікую гістарычную і архітэктурную каштоўнасць.

У тую-ж ноч адны фашысцкі гітрасамалёт праляцеў над Валенсіяй. Скінуўшы ім 5 бомбамі забілі і паранілі 7 чалавек.

Згодна паведамлення агенства Эспань, фашысцкімі бомбам было пашкоджана стаўшае ў парту Валенсіі англійскае гандлёвае судно «Стэнланд». Гэта судно палывагацца ўжо ў чацверты раз нападкам з боку фашысцкай авіяцыі. У выніку гэтага сённяшняга бомбардзіроўкі на судне ўзнік пажар.

Цэлая, прылепская сустрэча была аказана ім на Беларускай вакзале. На пероно быў выстраены гаваровы караўд з прадаўцаў фізкультуры таварыства чырвонай сталіны — Масквы.

Асабліва цёпла сустрэча была аказана дзеньмі — удзельнікам Беларускай дэлегацыі, выканаўшым народным беларускім танцаў. З перона вакзала іх вынісілі да машыны на руках.

На кароткім мітыngu прадаўцаў ордэнаўскага фізкультурага таварыства

БЕЛАРУСКІЯ ФІЗКУЛЬТУРНІКІ ПРЫБЫЛІ ў МАСКВУ

МАСКВА, 20 ліпеня. (Спец. нар. «Звязда»). Учора ў Маскву прыхала Беларуска дэлегацыя ўдзельнікаў усеазаўнага фізкультурага парада.

Цэлая, прылепская сустрэча была аказана ім на Беларускай вакзале. На пероно быў выстраены гаваровы караўд з прадаўцаў фізкультуры таварыства чырвонай сталіны — Масквы.

Асабліва цёпла сустрэча была аказана дзеньмі — удзельнікам Беларускай дэлегацыі, выканаўшым народным беларускім танцаў. З перона вакзала іх вынісілі да машыны на руках.

На кароткім мітыngu прадаўцаў ордэнаўскага фізкультурага таварыства

Ансамбль узбекскай філармоніі выязджае ў горад Віцебск

ГОМЕЛЬ, 20 ліпеня. (Нар. «Звязда»). З вялікім поспехам прайшлі ў Гомелі гастролі ансамбля музыкі, песні і танцаў ордэнаўскай узбекскай філармоніі. Усе 5 гастролей прайшлі пры перапоўненым зале тэатра клуба імя Леніна.

(Працоўныя Гомеля ачаароўвалі высокамастакім майстарствам артыстаў брацкай Узбекскай рэспублікі.

Ансамбль таксама даў некалькі канцэртаў на фабрыках і заводах Гомеля і ў дачах адпачынку.

19 ліпеня ў клубе імя Леніна адбылася таварыская сустрэча працоўных Гомеля з калектывам артыстаў тэатра. Присутнічала вышп 1000 чалавек.

Выступаўшы стаханавцы заводаў імя

Канструктары магілёўскага металакамабіната імя 14-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі тав. Каядан, Перабіло і Райхлін паспяхова асвайваюць выпуск новых агрегатаў для вырабы цвікоў з адыкоў калельнага жалеза. Агрегат складзена з трох станкоў і аднаго барабана для шлі-

фойкі цвікоў. Прадукцыйнасць агрегата — 500 ліграмаў будаўнічых цвікоў за змену.

Да канца года новыя агрегаты выпу-сцяць 320 тон цвікоў. Большасць выпус-скаемай прадукцыі будзе прызначана для паграв калгасаў Беларусі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

Ва апошнія 5 дзён японскай арміі не удалося праасунуцца ні на адным участку фронту.

Цэнтрам ваенных дзеянняў паравейшага аўдэітчыка зона ракі Янцзы ў раёне паміж Хукоу і Цзюаньям.

Жорсткія боі з вялікімі стратамі для японцаў за апошнія два дні адбываюцца на ўход ад Пынцзю. Вялікую актыўнасць у гэтым раёне развівае кітайская авіяцыя, якая падарывае штодзённым бомбардзіроўкам японскі флот на рапе Янцзы.

Кітайскія войскі пасля раду атак ажуркілі горад Сюаньчэн (на паўднёвы ўход ад Уху). Баі каля Сюаньчэна працягваюцца.

19 ліпеня раніцай у часе паветранага бою над Наньчанам кітайскія авіяцыянікі збілі два японскіх самалёты. У раёне аэрадрома японскі самалёт удалося скінуць некалькі бомб.

На аэрадроме былі разбураны два самалёты, якія знаходзіліся ў раёне.

17 ліпеня эскадрыллы кітайскіх самалётаў зрабілі налёты над Шахаем.

У ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ

Вялікую актыўнасць развіваюць атрады партызан і рэгулярныя часткі кітайскай арміі ў захадняй частцы правінцы Шаньдун. Гаралы Цзюяе, Ханьцэ, Дынтаі і некалькі бліжэйшых вёсак узяты кітайцамі. Японскія гарнізоны, якія знаходзіліся ў гэтай частцы правінцы, нясуць вялікія страты. Пад пагрозай партызанскіх атак японцы адступілі ад Цзініна. Ва ўсходняй частцы правінцы Цзянсу кітайскія партызаны і часткі рэгулярных войск вынілі японцаў з гарадоў Фунін, Янчэн і Дунтай.

У паўночнай частцы правінцы Хэнань кітайскія войскі правалі некалькі паспяховых атак і 14 ліпеня ўзялі Тайкан (на паўднёвы ўход ад Кайфіна).

НОВАЯ ЗНАЧЫСТЫ ГПА

Спартыўнае таварыства «Спартак» разгарнула дзейную падрыхтоўку да знамянальнай даты — XX гадавіны Ленінскага камсомала. Ва ўсіх пазіцый калектывах ідзе аздача норм на значок ГПА І і ІІ ступені. Ужо аздача норм на значок ГПА І ступені — 520 чалавек, на значок ІІ ступені — 6 чалавек.

У гонар саўвяднага галавіны Ленінскага камсомала нываўны калектывы абавязаліся падрыхтаваць да аздачы на значок ГПА І ступені 1400 чалавек, на значок ГПА ІІ ступені — 35 чалавек. У канцы ліпеня ў Менску адбудуцца рэспубліканскія спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы, у Гомелі — рэспубліканскія спаборніцтвы па плаванню і грэблі. У пачатку жніўня ў Менску адбудуцца розныя рэспубліканскія прышчыны па футболе і рэспубліканскія страляковыя спаборніцтвы. Камандам, якія зоймуць першыны ў спаборніцтвах, будуць уручаны прызы імя 20-годдзя ВЛКСМ.

Агрэгаты для вырабы цвікоў

Канструктары магілёўскага металакамабіната імя 14-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі тав. Каядан, Перабіло і Райхлін паспяхова асвайваюць выпуск новых агрегатаў для вырабы цвікоў з адыкоў калельнага жалеза. Агрегат складзена з трох станкоў і аднаго барабана для шлі-

фойкі цвікоў. Прадукцыйнасць агрегата — 500 ліграмаў будаўнічых цвікоў за змену.

Да канца года новыя агрегаты выпу-сцяць 320 тон цвікоў. Большасць выпус-скаемай прадукцыі будзе прызначана для паграв калгасаў Беларусі.

Таленавітая моладзь

Больш чатырохсот студэнтаў і вучняў налічваецца ў Віцебскім музычным вучылішчы і музычнай школе. Дзея рабочых, калгаснікаў, служачых пад кіраўніцтвам вопытных педагогаў з поспехам вывучаюць элементы музыкі, аздаваюць музычным майстарствам.

Сярод вучнікоў школы мінулы год быў мюгосі, які зараз стаў актэрам і педагогам музыкі. Такімі сабэры Сігалавы, якія раней навучаліся ў мясцовай музычнай школе, а зараз самі з'яўляюцца педагогамі на класу раяля. Многія выхаванцы школы і вучылішча зараз навуваюцца ў кансерваторыях Ленінград і Менска. Выхаванцам музычнай аўдэітчыка таксама дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, вядомы беларускі кампазітар А. В. Вагатыроў.

Няўдана ў вучылішчы прыезджала група педагогаў Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. Яны адабрали з ліку студэнтаў старшых курсаў вучылішча 19 лепшых таленавітых юнакоў і дэдуцаў для навування ў кансерваторыі. У ліку залічаных у кансерваторыю — шаснаццацігадовыя піяністы Хентава — дачка рабочага шчоткамбіната і Бероін — сын тэхніка, а таксама студэнты Ціліна, Анчэўскі і іншыя.

У гэтым годзе Віцебскае музычнае вучылішча і музычная школа праводзяць новы прыём. У музычную прымаюцца 135 дзяцей і ў вучылішча 65 чалавек. Ужо зараз паступаюць шматлікія заявы аб прыёме.

Ад КРЫЧАўСКАГА РК КП(б)Б Украдены партыйны білет узору 1938 года № 4863914 выданы на імя МУРАШОВА Нікіта Сяпавічэвіча, дзіцяч несапраўдлым.

НОВАЯ КНІГІ

„Мы жывём на граніцы“

Па ініцыятыве камсомольскай арганізацыі саюза савецкіх пісьменнікаў БССР на 20-годдзя Ленінскага камсомала памечана выпусціць тэматычны зборнік: «Мы жывём на граніцы».

У зборніку ўводзіць вершы, аповяданні, наветы, нарысы аб гісторыі Ленінскага камсомала Беларусі, аб доблесных партызаніках, аб стаханавцаў-комсомольцаў і несапраўдных моладзі, літаратурна-партыі малалітых дзяржаўных дзеячоў рэспублікі і т. д.

Для складання кнігі будучы прымятуць лепшыя беларускія пісьменнікі і паэты.

ПА ГАРАДАХ І РАЁНАХ РЭСПУБЛІКІ

Новыя будынкамі ўбагачацца кожны год горад Івель. У гэтым годзе ўжо закончана будаўніцтва дзіцячага сада. Заканачана будаўніцтва радальнага дома, двухкласавых будынкаў сярэдняй школы і інтэрната для студэнтаў педлагагічнага вучылішча.

Жонкі чыгуначнікаў Жлобінскага вузла ўдзельнічалі ў актыўным падрыхтоўку да ўсеазаўнага дня чыгуначніка. Актыўныя рэшалі арганізаваць грамадскі агляд стаўнічных памяшканняў, пудных будак, сталовых і дзіцячых садоў.

ДЗЕНІК

Нарада сакратароў парткомаў і партргаў Варшавскага раёна адбылася 21 ліпеня, у 6 гадзін вечара, у памяшканні клуба работнікаў асветы. Яўка абавязкова.

Варшавскі РК КП(б)Б

Нам. адназначнага рэдактара І. М. ОФЕНГЕЙМ.

У памяшканні Дзяржаўнага ўраўдскага тэатра (тэл. 24-123). ГАСТРЫЛІ ДЗІЯРЖАўНАГА РУКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА БССР

21 ліпеня МАЧАХА

Вылеты ў часе тэатра з 12-3 і з 5 да 9 г. вечара.

Пачатак роўна ў 8 г. 30 м. веч.

ДЗІЯРЖЫК (Шара імя Горбача) Тэл. 22-723.

ОСНІВ

Вялікае шырокае прадстаўленне

у 8-х аддзяленнях

Гастролі дэпродуцыяў жывага СТАНІСЛАВА ШАФРЫКА

Прымае ўласа уся труппа.

Пачатак у 9 г. веч.

21 ліпеня, ў 7 гадзін вечара, у памяшканні клуба імя Сталіна (рог Комсомольскай і Інтэрнацыянальнай)

адбудзецца

ПАСЯДЖЭННЕ ПЛЕНУМА МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА

рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў.

ПАРАДАК ДНЯ:

1. Вынікі выбараў у Вярхоўны Совет БССР па гор. Менску. (Склад тав. Ванеў).
2. Вынікі работы школ 1937/38 вучэбнага года і падрыхтоўка да новага вучэбнага года (дака. тав. Прывалічэў).
3. Організацыя.

ПРЫЗІДУМ ГОРСОВЕТА.

НАРАДА па выніку напарэньніх вынікаў рэвалюцыі. Пянаў троніч ініцыятыўнага года па Кагановіцкаму раёну г. Менска ПЕРАНОСІЦА з 21 на 22 ЛІПЕНІ. Народа адбудзецца ў 7 гадзін вечара, у астыім саляне памяшканні «Пролетарыяў» (вул. Фабрычная, 9). Організат Катановіцкага райсовета.

У АДДЗЕЛ АБ'ЯУ ЗВАНІЦЕ па тэл. № 25-384

ДА ВЕДАМА ПАДПІСЧЫКАЎ

АЛДЗЕЛАМ ПАДПІСКІ КОГІЗ'А А Т Р Ы М А Н Ь:

2-гі том «ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» пад рэдакцыяй прафэсара УШАКОВА

1-ы том «МАЛОЕ СОВЕТСКОЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ» — 2-е выданне. Вышаў а ДРУКУ ў СКОРА ПАСТУПІТЬ У АДЗЕЛ ПАДПІСКІ КОГІЗ'А АПОШНІ 6 ТОМ зборна твораў ПУШКІНА — (Слово).

Падпсчыкі г. МЕНСКА КНІП АТРЫМОРВАЮТЬ У ПАДПІСНЫМ МАГАДІНЕ АДЗЕЛА ПАДПІСКІ КОГІЗ'А — Савецкая, 59 (пскаж), а падпсчыкі г. ГОМЕЛЯ — у РАВАДЗІЯЛЕНІ КОГІЗ'А — Савецкая 22.

ІНШАГАРОДНІМ ПАДПІСЧЫКАМ КНІП ВИСЛАЮЮЦА ПОШТАМ. У астаім асабасавата атрыманы кніг, зросба да падпсчыкаў АВ ЗМЕНЕ РАВЕШШАГА СВАГО АДРАСА павядальніц па адрасу: г. Менск, Савецкая, 59, АДЗЕЛУ ПАДПІСКІ КОГІЗ'А.

АДЗЕЛ ПАДПІСКІ КОГІЗ'А.

ПАТРАБУЙЦЕ

МАРОЖАНАЕ

ВЫШЭІШАІ ЯКАСЦІ, вытворачці

МАЛОЧНАГА КАМБІНАТА

ШАКАЛАДНАЕ СЛІВАЧНАЕ МАЛОЧНАЕ;

ФАСАВАНАЕ: САНДВІЧКІ І ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС.

ЯКАСЦЬ ГАРАНТУЕЦА.

ПАТРАБУЙЦЕ таксама ў магазінах: МАЛАКО У БУТЭЛЬНАХ, НЕФІР І АЦЫДАФІЛЬНАЕ МАЛАКО.

ДА ўВАГІ! СІХ ГАДЛЮЮЧЫХ АРГАНІЗАЦЫІ І НАСЕЛЬНІШТА

Беларуская кантора ГАЛОУКАНСЕРВ

СКУПЛЯЕ ШКЛОТАРУ

3-ПАД КАНСЕРВНАВ ПРАДУКЦЫІ ПА ЦНАХ:

БАНКІ публіцытарныя — 25 с. ад. 1 кгр. — 40 кал.; БУТЭЛЬКІ 3-над кетчупа і таматага соку — 40 с. ад. 15-літровыя з абраптоўкай (клякай) — 5 руб., без абраптокі — 8 р. 40 к.

Грамадзяне, маючыя шклотару, ЗВАНІЦЕ па тэлефону № 21-122.

ШКЛОТАРУ ТАКСАМА СКУПЛЯЮЦЬ ДА СКУПІ ШКЛОТАРЫ, І ДАРКІ ПА НАСТУПНЫХ АДРАСАХ:

СКЛАД — с. Менск, вул. Остроўскага, 4. ДАРКІ: палл 8-га савіанска.

МАГАЗІН — Савецкая 12. ВАЗЫ — у Гомелі і Івельску. БЕЛАРУСКАЯ КАНТОРА ГАЛОУКАНСЕРВ.

Кінотэатр «Чырвоны ворск»

ПЕРАМОГА

Кінотэатр «Інтэрнацыяналь»

АПОШНІ ТАБАР

Кіно «Спартак»

КРЭПАСЦЬ У СТУНУ

Кіно «Парыжская Комуна»

(у Цэнт. парку культуры і адпач.)

БАКІНЦЫ

Кінотэатр «Нашыя дзні»

«КІТАЙ ДАЕТ ОТПОР»

Гукавыя фільмы ў 8-х частках.

Дзіцячы кінотэатр

КАРО

НАВУЧАЛЬНЫ КАМБІНАТ БЕЛАРУСКАГА АДЗІЯЛЕННЯ «САЮЗОРГУЧОТ»

абвясчае НАБОР курсантаў

на 8-месячны КУРС ПА ПДРХТОЎЦЫ БУХГАЛТРАЎ І РАХУНКАВОДАЎ для сістэмы НАР-КАМЛБСА БССР

На курсы бухгалтэраў прымаюцца асобы, якія маюць стаў рахункаводца, работы па падвойнай сістэме не ніжэй 2-га класу і адукацыю не ніжэй 7 класу (у залежнасці ад паспяховасці) і 40 руб. у месіні кватэрных.

На курсы рахункаводцаў прымаюцца асобы, якія маюць адукацыю не ніжэй 7 класу. Отываліцца ад 18-40 руб. у месіні (у залежнасці ад паспяховасці) і 40 руб. у месіні кватэрных.

Паступаючыя паступаюць на наступныя дакумэнты: аўдыаграфію, метрычны выліп, пасведчтва аб адукацыі, даведкі аб стане адраўра, аб прапсчым стаўмі ў галіне рахункаводства (для груп бухгалтэраў), аб асабаванні з апапнота меса па работы дзве фотакарты, папсчовых марак на 50 кап. для адпачу.

ПРЫЁМ ЗАІЎ ДА 28 ЛІПЕНЯ. Яўка на іспытаў на выліку камбіната. Прыезд на іспытаў камбінатам не апапачывае.

Заявы з дакумэнтамі папрсчываць па адрасу: гор. Менск, Рэвалюцыяна, 3 (вуаход са двара), навуаальнаму камбінату «Саюзоргучот».

Даведкі можна атрымаць з 11 да 2-х гадз. дня. Пасля акапчэння курсаў неабходна прадаваць не менш 2 год на рабе.

Заявы без адпаведных дакумэнтаў разглядацца не будуць.

ДЫРЭКЦЫЯ.

ВІЦЕБСКІ

фінансавы знааамічны тэхнікум НКФБ абвясчае ПРІЁМ студэнтаў

на 1938/39 вучэбны год на 1 курс.

Тэхнікум рыхтуе спецыялістаў для фінансаво-кредытнай сістэмы (бухгалтэраў рабфа, ашчэдакс, іспектараў па апапачывае, у тэхнікум прымаюцца асобы ва ўзрасте ад 16 да 25 год, скончыўшы няпоўную сярэнюю школу (семігодку), або роўныя ёй навуаальныя ўсталявання.

Паступаючыя ў тэхнікум паводна на імя дырэктара тэхнікума аавуць да іспыт тры прыласці і наступныя дакумэнты (у аргіналях): пасведчтва аб акапчэнні 7 класаў сярэдняй або няпоўнай сярэдняй школы, ш роўныя ім навуаальныя ўсталявання, метрыку даведку аб стане адраўра, дзве фотакарты (без галаўнога збору) з адукацыйным поспсчам на адраўра. Папсчарт і асысчыны білет (для навуаальна-бываючых) прадыўляюцца пры асабавых аўдыа.

Прыёмныя іспытаў з 10 па 21 жніўня ў абыёме няпоўнай сярэдняй школы па беларускай і рускай мовах (вясня і псёльня), матэматыцы (вясня і псёльня), геаграфіі, папсчыванне.

Скончыўшы няпоўную сярэнюю школу ш 7 класаў сярэдняй школы, маючыя па аспсчых прадметах адзнакі «выдава», а па аспсчых (чэрэдняе малаванне, фізкультура, спснэ, музыка) не ніжэй «савіна» прымаюцца без іспытаў.

На іспытаў з'яўляцца на выліку тэхнікума. Прынятыя ў тэхнікум абавязваюцца ступінаць і інтэрнатар.

Пачатак звапчываў і верасня.

Адрэ тэхнікума: г. Віцебск, вул. Валадарскага 29, 2-гі паверк.

ДЫРЭКЦЫЯ.

ЗАВОЧНЫ СЕКТАР МЕНСКАГА ПЕДІТЭАТУ Імя А. М. ГОРБАТУГА

абвясчае

ПРЫЁМ СТУДЭНТАУ-ЗАВОЧНІКАУ

на 1938/39 вучэбны год.

На завочны сектар Менскага педітэату прымаюцца грамадзяне (без абмежаванняў верасту), маючыя сярэнюю адукацыю.

Скончыўшы дзевяці-адзю і маючыя па аспсчых прадметах адзнаку «выдатна», а па аспсчых прадметах адраба, а таксама асобы з акапчанаў вышэйшай асветы, прымаюцца без іспытаў.

На іспытаў, прыліфсчыва аспсчыва, адлучаюцца да прыпы 3 школы і маючыя адпачыно ў абыёме дзевяцігодкі, прымаюцца на авачуючы аубо без уступных іспытаў.

Усе-ж аспсчывы грамадзяне пры паступленні павіны апапачы прынятыя іспытаў на наступныя дакумэнты: а) для паступаючых на іспытаў чыі а) літаратурныя факультэты — па рускай і беларускай мовах, літаратуры і гісторыі; б) для паступаючых на геаграфічны факультэт — па рускай і беларускай мовах, літаратуры і геаграфіі.

Заявы аб залічэнні прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трыба прыласці дакумент аб адукацыі (у аргіналях) даведку з меса, даведку аб абыёме дзевяцігодкі, прымаюцца без іспытаў (са-авельчаны) і аўдыаграфію.

Прыёмныя іспытаў з 10 па 20 жніўня, залічэнне з 12 студэнтаў з 20 жніўня да 1 верасня.

Заявы і іспытаў гоўцы па выліку.

Заявы і дакумэнты папрсчываць па адрасу: г. Менск, Універсітэцкі гародок, галавыя корпус, шакоў 283, авачуючы сектар Педітэату.

ДЫРЭКЦЫЯ.